

## ПАЛІТЫКА ГЕНАЦЫДУ І КРЫВАВАГА ТЭРПОРУ НА СМАРГОНШЧЫНЕ Ү ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

Карасевіч Д. Ю.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі  
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Мякінькая Г. У. – выкладчык

Матэрыялы працы раскрываюць зверстыя нямецка-фашистскіх захопнікаў у адносінах да мірнага насельніцтва і ваеннапалонных, у лічбах і імёнах, успамінах сведкаў ваеннага ліхапеца паказаюць трагізм і маштабнасць падзеі часоў крывавага тэрору і генацыду перыяду Вялікай Айчынной вайны на акупіраванай тэрыторыі Смаргоншчыны.

Вялікая Айчынная вайна, развязаная нацысцкімі агрэсарамі, прынесла на беларускую зямлю шматмільённыя чалавечыя ахвяры, страшныя разбурэнні, гора і няшчасці. Упершыню ў гісторыі агрэсар запланаваў знішчэнне людзей па расавых і палітычных прыкметах.

25 чэрвеня 1941 г. Смаргонь была захоплена нямецкімі войскамі і знаходзілася пад акупацыяй больш за трох гадоў – да 5 (4) ліпеня 1944 г. У вялікіх населеных пунктах былі створаны ваенныя гарнізоны. Так, на початак акупацыі гарнізоны існавалі ў Смаргоні, вёсках Крэва, Дабраўляны, Жодзішкі, Вішнева, Войстам, Даўбучкі, Шутавічы, Снігяны. З першых дзён акупацыі немцы началі праводзіць палітыку тэрору ў адносінах да мясцовага насельніцтва. З запіскі камісара партызанскаі брыгады імя Н. Гастэлі В. Тубеліса камандзіру брыгады В. Манохіну: “С направлений Вілейки – Сморгонь... ежедневно бомбят деревни 25 самолетов, вслед после бомбёжки движутся автомашины, и что остаётся несожжённым от бомбёжки, дожигают сами. Бомбили д. Укропенку, Колпею, Трилесино, Ордею, Завелье, Луговые, трудоспособный народ забирают, детей и стариков уничтожают” [1]. Сведка фактаў здзекаў і растрэлаў, якія здзяйсняліся немцамі ў в. Роткавічы, Кубліцкі М. В., паведамляў, што нямецкія карнія атрады двойчы прыязджалі на яго малую радзіму. Немцы спалілі 28 дамоў і 70 надворных пабудоў, замучылі і спалілі 5 чалавек, арыштавалі 6 чалавек, якіх у гарнізоне Войстам праз некаторы час расстралялі. Немцы праводзілі масавыя чысткі: забівалі актывістаў савецкай улады, прадстаўнікоў інтэлігэнцыі. Так, каля в. Перавессе былі расстраляны дванаццаць чалавек. У ліпені 1941 г. там жа расстралялі І. М. Грэцкага з в. Слабсны. У той магіле ляжалі і вайскоўцы-акружэнцы.

Адным з этапаў раследавання крыміналнай справы па факце генацыду насельніцтва Беларусі ў час Вялікай Айчынной вайны і ў пасляваенны перыяд, узбуджанай у красавіку 2021 г. Генеральны прокуратурай Рэспублікі Беларусь, з'яўляеца правядзенне апытаўніцтва вязняў канцэнтрацыйных лагераў, гета. На тэрыторыі Смаргонскага раёна пражываюць 14 вязняў. Дар'я Уладзіміраўна распавядала, што ў 1943 г. яе бацькі за сувязь з партызанамі былі арыштаваны і вывезены ў канцэнтрацыйны лагер “Штутгоф”, а дзеци перададзены ў Вільнюскі Дом дзіцяці. Дар'я Уладзіміраўна ўспамінае слова маці: “Падчас знаходжання ў лагеры смерці над людзьмі здзекваліся, знішчалі, збівалі, прымушалі выходзіць на вуліцу падчас марозу цалкам распранутымі. Людзі жылі ў халодных бараках, за дзень у якіх гінула каля 500 чалавек. Трупы людзей складалі прама каля краматорыя, бо не паспявалі спальваць. У цяпліцу, дзе вырошчвалі гародніну і зеляніну для нямецкіх салдат, у якасці ўгнаення бралі попел спаленых у краматорыі людзей”. У Смаргонскім раёне фашисты замучылі катаваннямі, замарылі голадам у турмах і расстралялі 3572 чалавекі, пад розным выглядам падманаў, пад страхам зброі і арыштаў вывезлі на катаржныя работы 562 чалавекі [1].

Яшчэ адным элементам нацысцкага “новага парадку” былі лагеры ваеннапалонных. Са жніўня 1941 г. да початку 1943 г. лагеры для ваеннапалонных існавалі ў Смаргоні, Солах і Залессі. У горадзе ён размяшчаўся пад адкрытым небам на тэрыторыі раёнай бальніцы, там утрымлівалася каля тысячы чалавек. На тэрыторыі лагера знаходзіліся і магілы загінуўшых. Пасля вайны лагер даследавалі спецыялісты Дзяржаўнай камісіі, якія ўстановілі, што ў вялікай брацкай магіле пахавана 320 чалавек. У в. Солы ў сакавіку 1942 г. быў арганізаваны працоўны канцэнтрацыйны лагер ваеннапалонных. Пасля вайны вучні Сольскай школы ўстановілі сувязь з бытлым вязнем С. Бардзінам. У сваім лісце вучням ён пісаў: “Змучаных, галодных і абарваных, нас кожны дзень ганялі працеваць на будаўніцтва чыгункі, прымушалі высякаць лес”.

Адным з самых жахлівых бакоў фашистскай акупацыі на Смаргоншчыне быў генацыд у адносінах да жыхароў яўрэйскай нацыянальнасці. Да вайны ў Смаргонскім раёне яўрэі кампактна жылі ў Смаргоні, вёсках Крэва і Солы. Паводле дадзеных перапісу колькасць яўрэяў складала: у Смаргонскім гарсавеце – 2017 чалавек, усяго ж колькасць насельніцтва горада складала 5138 чалавек. Фашысты пераследавалі яўрэяў з першых дзён вайны. З першых дзён акупацыі началіся і забойствы яўрэяў. Тых, хто займаў кіруючыя пасады пры савецкай уладзе ва ўстановах Смаргоні, расстралялі адразу пасля захопу горада каля гарадскіх могілак. Вядома, што ўжо ў першыя дні акупацыі на Смаргоншчыне немцы забілі 8 яўрэяў. Па дадзеных Надзвычайнай Дзяржаўнай камісіі па раследванні злачынстваў нямецка-фашистскіх захопнікаў на тэрыторыі раёна ў ліпені – жніўні 1941 г. немцы сагналі ўсіх яўрэяў Смаргоні і бліжэйшых вёсак (акрамя Крэва і Сол, дзе былі свае гета) у два гета, размешчаныя ў розных месцах

Смаргоні. З Акта аб злачынствах нямецка-фашистыкіх захопнікаў на тэрыторыі Смаргонскага раёна: “Как установлено по показаниям свидетелей, в гетто было согнано 3280 человек, которые содержались здесь на протяжении двух месяцев, а затем были вывезены в направлении гор. Вильно” [1]. У 1941 г. усіх пакінутых у жывых яўрэяў перамясцілі ў адно гета. Змучаныя і галодныя яўрэі працавалі на будаўніцтве другой каліяны чыгункі Смаргонь – Маладзечна, а таксама рамантавалі дарогі. Медыцынскай дапамогі не аказвалі, тых, хто захварэў на тыф і дызентэрью, расстрэльвалі. Спрабы ўцёкаў з гета караліся смерцю. У гета наўмысна ствараліся жыццёвыя ўмовы, разлічаныя на паступовае фізічнае знішчэнне людзей [2].

За ўсякую дапамогу яўрэю мясцовому населенніцтву пагражала фізічная расправа. Некаторым удавалася выратавацца, дзякуючы мясцовым жыхарам. Аднак гітлераўцы часта знаходзілі ўцекачоў. Так, у в. Сплягліца (цяпер Свяцілавічы) хавалася маладая жанчына-яўрэйка з трохгадовай дачкой. Калі ў вёску прыйшлі немцы, жанчына сама схавалася, падумала, што на дзяцей гітлераўцы не звернуць увагі. Адзін з немцаў распазнаў яўрэйскае дзіця, схапіў дзячынку за нагу і ўдарыў аб борт машины. Дзіця памерла. У Смаргонскім раёне два чалавекі былі ўдастоены ганаровага звання “Праведнік народаў свету” ад ізраільскага мемарыяльнага інстытута “Яд Вашэм” “у знак глыбокай удзячнасці за дапамогу, аказаную яўрэйскаму народу ў гады Другой сусветнай вайны”. Гэта Кандратовіч Антон і Станіслава – за выратаванне сям’і Дэлён у в. Ленкаўшчына.

Калі в. Залессе непадалёку ад чыгуначнага палатна на працягу некалькіх месяцаў фашысты расстрэльвалі ў 1941–1942 гг. яўрэйскае населенніцтва са Смаргоні, Заскаві і іншых населеных пунктаў. Расстраляна больш за 100 чалавек. Крывавым днем для мясцовых яўрэяў стала 22 кастрычніка 1941 г. На ўскрайку лесу за в. Зялёна, што на Ашмяншчыне, было расстраляна больш за 500 чалавек, якіх прывезлі са Смаргоні. Усяго ахвяр яўрэйскага генацыду на Смаргоншчыне гісторыкі налічылі больш за тры тысячы. Гэта значыць, пераважная большасць смаргонскіх яўрэяў загінула. На Нюрнбергскім працэсе над галоўнымі ваеннымі злачынцамі Другой сусветнай вайны ў якасці сведкі выступаў ураджэнец г. Смаргонь пісьменнік Аўрахам Суцкевер. Падчас акупацыі ён з сям’ёй трапіў у Вільнюсскую гету, у верасні 1942 г. разам з жонкай і некаторымі смаргонскімі яўрэямі ўцёк у лес, ваяваў у партызанскім атрадзе. На Нюрнбергскім працэсе ён на працягу 38 хвілін успамінаў аб жудасцах, якія бачыў у Вільнюску гету.

Адной з самых жудасных старонак акупацыі было знішчэнне беларускіх вёсак, часта разам з жыхарамі. Паводле звестак Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь у спісе населеных пунктаў, спаленых гітлераўцамі, лічыцца 17 вёсак Смаргонскага раёна. У выніку расправы над жыхарамі гэтых вёсак загінула 85 чалавек і спалена каля 582 дамоў. У ходзе расследавання крымінальной справы аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны і пасляваенны час пракуратура Смаргонскага раёна ўстановіла факт спалення вёскі Ябравічы, аб якім раней не было вядома. За тры гады акупацыі былі замучаны пыткамі, замораны голадам у турмах і расстраляны 4454 мірныя жыхыры Смаргонскага раёна [3]. У экспазіцыі Смаргонскага гісторыка-краязнаўчага музея асаблівае месца займае карта злачынстваў нямецка-фашистыкіх захопнікаў на тэрыторыі Смаргонскага раёна. На ёй адзначаны спаленія вёсکі, месцы растрэлаў мірных жыхароў, створаныя акупантамі гета. Супрацоўнікі раённай праクатуратуры Смаргоні перадалі ў мясцовых музеях матэрыялы справаў аб генацыдзе.

Карэспандэнт шматлікіх савецкіх газет I. Р. Эрэнбург, які падчас вайны пабываў у многіх гарадах Беларусі, у тым ліку і ў Смаргоні пісаў: “Сожжена и Сморгонь. Здесь можно изучить “национальную политику” немцев. В Сморгони жили белорусы, евреи, поляки. Сначала немцы убили всех евреев. Они объявили, что Сморгонь — это польский город, и начали истреблять белорусов, а потом Сморгонь стала именоваться белорусским городом, и немцы принялись за уничтожение поляков, а 1 апреля 1942 г. немцы присоединили Сморгонь к литовскому гаю. Немцы надеялись найти громоотвод для ненависти” [4].

Гэтыя факты – малая частка тых жахаў і зверстваў, з якімі прыйшлося сутыкнуцца мірным жыхарам Смаргоншчыны і ўсёй Беларусі. Ахвяры, панесеныя беларускім народам у выніку фашистыкай агрэсіі, былі сапраўды незлічонымі. Ніколі ў сваёй гісторыі Беларусь не ведала такай страшнай пагрозы для самога існавання народаў – і гэтым вызначаецца веліч агульнага ахвярнага ўкладу ў дасягненне перамогі.

#### **Спіс выкарыстаных крыніц:**

1. Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Беларусь. Гродненская область. Сборник архивных материалов и документов / сост.: А. Р. Дюков, В. Д. Селеменев и [др.]; редкол.: А. К. Демянюк и [др.]. – Минск: НАРБ; Москва: Фонд “Историческая память”, 2021. – 268 с.
2. Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти : информационно-аналитические материалы и документы / Генеральная прокуратура Республики Беларусь ; [под общей редакцией А. И. Шведа]. – Минск : Беларусь, 2022. – 333 с.
3. Памяць: Смаргонскі раён / рэдкал.: Г.П.Пашкоў ; уклад. Т.С.Сямёнаў ; маст. Э.Э.Жакевіч. – Мінск : БелЭН, 2004. – 640с.
4. Эренбург И. Путь к Германии [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <https://Ognev.livejournal.com/181262.html?ysclid=lq5go256mc579142696>. – Дата доступу: 12.12.2023.